

У дапамогу абітурыенту

Ёсць такая прафесія - Радзіму абараняць

Выбар прафесіі - адзін з самых адказных этапаў у жыцці кожнага маладога чалавека. Вельмі важна зрабіць правільны выбар, знайсці тую адзіную са шматлікіх прафесій, якая прыносіла б найбольшую задавальненне, у якой чалавек цалкам бы раскрываў сябе, прыносіў найбольшую карысць грамадству і дзяржаве.

Сёння афіцёрская служба - гэта магчымасць знайсці для сябе годную прафесію, атрымаць якасную бясплатную вышэйшую або сярэдняю спецыяльную адукацыю і поўнае дзяржаўнае забеспячэнне на час навучання, гарантаванае працаўладкаванне пасля заканчэння вучобы, годную аплату вашага працы і сацыяльныя гарантыі вайскоўцаў.

ваенны камісарыят Шчучынскага раёна запрашае выпускнікоў для паступлення:

Ваенныя навучальныя ўстановы Рэспублікі Беларусь:

У Ваенную акадэмію Рэспублікі Беларусь на факультэты ракетных войскаў і артылерыі і ракетна-артылерыйскага ўзбраення, унутраных войскаў, ваеннай разведкі, супрацьпаветранай абароны, сувязі і аўтаматызаваных сістэм кіравання, авіяцыйны і агульнавайскавай факультэты.

На ваенны факультэт у Гарадзенскім дзяржаўным універсітэце імя Я.Купалы (ГрДУ).

На ваенна-тэхнічны факультэт у Беларускай нацыянальнай тэхнічнай універсітэце (БНТУ).

На ваенны факультэт у Беларускай дзяржаўнай універсітэце інфарматыкі і радыёэлектроніцы (БДУІР).

На ваенны факультэт у Беларускай дзяржаўнай універсітэце (БДУ).

На ваенна-транспартны факультэт у Беларускай дзяржаўнай універсітэце транспарту (БелДУТ).

На ваенны факультэт у Беларускай дзяржаўнай медыцынскай універсітэце (БДМУ).

На ваенны факультэт у Беларускай дзяржаўнай акадэміі авіяцыі

У Інстытут памежнай службы Рэспублікі Беларусь.

Ваенна - навучальныя ўстановы Расійскай Федэрацыі: Ваенная акадэмія сувязі (г. Санкт-Пецярбург).

Вайсковец універсітэт (г. Масква).

Ваенна-касмічная акадэмія імя А.Ф. Мажайскага (г. Санкт-Пецярбург).

Ваенны інстытут (Чыгуначных войскаў і ваенных паведамленняў) Ваеннай акадэміі матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння (г. Петродворец).

Чарапавецкім вышэйшае ваеннае інжынернае вучылішча радыёэлектронікі.

Разанскае вышэйшае паветрана-дэсантнае каманднае вучылішча.

Ваенны вучэбна-навуковы цэнтр Ваенна-паветраных сілаў "Ваенна-паветраная акадэмія» (г. Воронеж).

Цюменскае вышэйшае ваенна-інжынернае каманднае вучылішча.

Ваенны інстытут (ваенных дырыжораў) Ваеннага універсітэта (г. Масква).

Ваенна-медыцынская акадэмія (г. Санкт-Пецярбург) Калінінградскі пагранічны інстытут

Федэральнай службы бяспекі Расійскай Федэрацыі.

Міхайлоўская ваенная артылерыйская акадэмія (г. Санкт-Пецярбург).

Яраслаўскае вышэйшае ваеннае вучылішча супрацьпаветранай абароны

Ваенная акадэмія вайскавай супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл Расійскай Федэрацыі »(г. Смаленск).

Паступленне ў ваенна-навучальныя ўстановы Расійскай Федэрацыі ажыццяўляецца на базе ўстановы адукацыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь».

Парадак постыплення ў ваенныя навучальныя ўстановы:

1. Узрост паступлення на вучобу для грамадзянскай моладзі ад 17 да 21 года; ваеннаслужачых, якія прайшлі або праходзяць ваенную службу, службу ў рэзерве, а таксама якія прайшлі ваенную службу па кантракце, да 23 гадоў; ваеннаслужачых, якія праходзяць службу па кантракце і якія не маюць воінскага звання афіцэрскага складу, да 25 гадоў.
2. Да **1 красавіка** * падаць заяву ў ваенны камісарыят раёна (горада) па месцы жыхарства.
3. да **10 красавіка** * прайсці папярэдні прафесійны адбор па месцы жыхарства: стан здароўя, фізічная падрыхтоўка, прафесійна-псіхалагічны адбор.
4. Да **30 мая** * прайсці канчатковы прафесійны адбор камісіяй ваенных камісарыятаў абласцей (г. Мінска).
5. Прайсці цэнтралізаванае тэставанне ў ссответствии з профілем (напрамкам) абранай спецыяльнасці.
6. Да **25 чэрвеня** * ўдакладніць час прыбыцця ва ўстанову адукацыі ў ваенным камісарыяце раёна (горада) па месцы жыхарства.
7. Прыбыць ва ўстанову адукацыі, маючы пры сабе дакументы, неабходныя для паступлення. *

*Тэрміны могуць быць змененыя.

Больш падрабязную інфармацыю можна атрымаць у ваенным камісарыяце Шчучынскага раёна па адрасе: г. Шчучын, вул. Леніна, 37 А ці па тэлефоне 2-82-60, 2-80-90, а таксама на сайце www.mod.mil.by.